



Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

Мінск, 21 студзеня 2017 года

Ваша Экселенцыя,

З глыбокім болем успрынята ў Рэспубліцы Беларусь вестка аб жахлівай аўтобуснай аварыі ў Італіі, у якой загінулі грамадзяне Венгрыі, большасць з якіх – школьнікі.

Жудасна, калі гінуць дзеці – будучыня кожнай краіны. У Рэспубліцы Беларусь смуткуюць па бязвінных заўчасных ахвярах.

Ад імя беларускага народа і ад сябе асабіста выказваю самыя шчырыя спачуванні і словы падтрымкі Вам, Ваша Экселенцыя, бацькам і блізкім загінуўшых, пажаданні хуткага выздараўлення пацярпелым.

Аляксандр Лукашэнка

**Яго Экселенцыі
Спадару Янашу Адэру
Прэзідэнту Венгрыі
Будапешт**

Unofficial translation from Belarusian language

President
of the Republic of Belarus

Minsk, 21 January 2017

Your Excellency,

With much pain we learnt in the Republic of Belarus about the terrible bus crash in Italy, killing Hungarian citizens, most of them – schoolchildren.

It is horrifying when children, who represent the future of any country, are losing their lives. We mourn in the Republic of Belarus these innocent and untimely victims.

On behalf of the Belarusian people and on my personal behalf I express the sincerest condolences and convey the words of support to You, Your Excellency, to the parents and relatives of victims, my wishes of rapid recovery to those injured.

Aliaksandr Lukashenka

**His Excellency
Mr. János Áder
President of Hungary
Budapest**